



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

# ЗВЯЗДА

30

ЛІПЕНЯ 2014 г.

СЕРАДА

№ 141 (27751)

Кошт 1800 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Дзе знаходзяцца  
могілкі  
салдат

Першай сусветнай?

СТАР 5

СОЮЗ  
ЕВРАЗИЯ



Новыя  
тэхрэгламенты  
ў Мытным саюзе

ЦЫТАТА ДНЯ



**Ірына НАРКЕВІЧ,**  
намеснік міністра гандлю:  
«Стварэнне дзяржаўнага інфармацыйнага рэсурсу «Рэ-естр бытавых паслуг Рэспублікі Беларусь» накіравана на стымуляванне развіцця прадпрыемстваў актывнасці ў гэтай сферы. Таксама рэсурс дазволіць прыцягнуць у бытавую сферу інвестыцыі. Ён будзе спрыяць фарміраванню прававых асноў сферы бытавога абслугоўвання насельніцтва і павышэнню ступені абароненасці правоў спажывцоў бытавых паслуг. Акрамя таго, інфармацыйная пляцоўка мае на мэце змяніць колькасць суб'ектаў і аб'ектаў, якія ажыццяўляюць нелегальную прадпрыемстваў дзейнасць у гэтай сферы. Паводле ацэнак Камітэта дзяржаўнага кантролю, каля паловы сектара бытавых паслуг знаходзіцца сёння ў так званай «нелегальнай зоне». Такім чынам, дзяржаўны бюджэт у сувязі з утойваннем вырўчкі штогод недаатрымлівае каля 50% агульнага падатковага наступлення ад дзейнасці функцыянуючых аб'ектаў бытавога абслугоўвання».

Курсы замежных валют,  
устаноўленыя НБ РБ з 30.07.2014 г.

Долар ЗША		10310,00 ▲
Еўра		13850,00 ▲
Рас. руб.		289,50 ▼
Укр. грыўня		849,96 ▼

ISSN 1990 - 763X

1 4 1 4 1 &gt;



9 771990 763008

## Пад пільным вокам Рагнеды

Другі раз Заслаўе стане сталіцай свята высокай культуры і духоўнасці —

Дня беларускага пісьменства. Менавіта тут, паводле падання, у 985 г. пасялілася полацкая князёўна, шчырая прыхільніца хрысціянства Рагнеда з сынам Ізяславам.

Скульптар Анатоль Арцімовіч і архітэктар Ігар Марозаў стварылі княгіні помнік, які ўстаноўлены ў Заслаўі каля гарадскога Дома культуры.



фота: Неліба БУЖАН.

■ Здароўе нацыі

## КАБ ПАЦЫЕНТЫ ПЕРАСТАЛІ СКАРДЗІЦА, А ўРАЧЫ — ПЕРАГРУЖАЦА



Праблема з кадрамі ў звычайных паліклініках пакуль захоўваецца. Урачоў не хапае. Самі медыкі бачаць праблему найперш у высокіх нарузках — яны не хочуць і не могуць вытрымліваць перагрузкі за любыя грошы. А тым больш за малыя, што адзначаецца медыкамі ўжо як другая частка кадравай праблемы на першым узроўні аказання медыцынскай дапамогі. Як жа разгрузіць урача? Як зменшыць чэргі ў паліклініках? Аказваецца, задача не такая ўжо невырашальная. Сваім поглядам на сітуацыю дзеліцца член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня Беларускай асацыяцыі ўрачоў Дзмітрый ШАУЦОУ.

СТАР 4

## МІЖВОЛЬНАЯ РАБІНЗАНАДА

ЯК НЕ ЗАБЛУДЗІЦА  
ПАДЧАС ЛЯСНЫХ ВАНДРОВАК?

Другая палова лета — гэта час, калі ў лес па грыбы і ягады выпраўляецца шмат людзей. Для адных гэта спосаб дадатковага заробку, для другіх — выдатная магчымасць правесці вольны час на свежым паветры і ў цішыні як мага далей ад горада. Аднак і заблудзіцца ў лясным гушчары даволі проста не толькі для неспрактыкаванага чалавека...

— 72-гадовая жыхарка Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці адправілася на прагулку ў лес і прапала, — прыводзіць далёка не адзінкавы прыклад памочнік міністра па надзвычайных сітуацыях Віталь НАВІЦКІ. — Пошукі старой працягваліся некалькі дзён. Урэшце яна звязалася з родзічамі па мабільным тэлефоне. Дзякуючы гэтаму міліцыянеры змаглі ўстанавіць прыкладны раён месцазнаходжання старой і хутка яе знайшлі. Аказалася, што да бліжэйшай вёскі іх ставалася ўсяго толькі прыкладна пяць кіламетраў. Але наўрад ці іх змагла б прайсці бабуля, бо яна правяла тыдзень на палянцы без ежы і вады...

СТАР 3

